


С.Б. Курас

ПРАСТОРАВЫ СВЕТ ЛІРЫЧНАГА “Я” Ў ЛЮСТЭРКУ МЕТАФАРЫ (на матэрыяле тэкстаў беларускай і рускай паэзіі)

Работа выканана пры падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў (грант Г03М-077).

Канцэнтруалізацыя прасторы – неад’емная частка моўнай карціны свету. Национальныя мовы маюць наборы спецыяльных сродкаў выяўлення прасторавых адносін, структурыруюць адпаведныя функцыянальна-семантычныя палі. Паэтычнае ўспрыманне свету накідае далатковую класіфікацыйную сетку на існуючы ў мове інструментарый адлюстравання прасторы, уводзіць свае пункты адліку, пашыраючы часам звыклыя каардынаты.

Гаворачы аб паэзіі, трэба адзначыць, што яна Я-цэнтрычная. Іменна лірычнае “Я” – адзін з тыповых цэнтраў паэтычнай тэкставай прасторы. Разгледзім два магчымыя вектары руху ў гэтай прасторы: 1) “звонку, па вертыкалі” – ад прасторы да “Я” (г.зн.: якая прастора вакол “Я”, ад якіх да якіх межаў яна пашыраецца) і 2) “знутры, па гарызанталі” – ад “Я” да прасторы (г.зн. якім фігурантамі, акрамя “Я”, напаўняеца прастора, як яны суіснуюць у гэтай прасторы). Схематычна гэта можна паказаць так:



У структурыраванні абодвух вектараў (і “гарызантальнага”, і “вертыкальнага”) адметная роля належыць метафары. Метафары, якія “пакрываюць” сукупнасць узаёмаадносін “Я” – прастора, – адзін з характэрных тыпаў канцэнтруальных метафар у паэтычным дыскурсе.

“Па гарызанталі” можна выявіць статус самога “Я” як фігуранта паэтычнай прасторы. Па-першое, “Я” можа выступаць як самакаштоўная прастора, як форма існавання, як самалакалізацыя:

Есть слово “я”. Оно во тьме недаром
К небытию испытывает злость...
Оно во мне. Оно одним ударом
В меня по шляпку вбито, словно гвоздь.

(Е. Винокуров).

Лірычнае “Я” можа быць паглыбленым у інтymную, асабістую прастору (каханы чалавек, сям’я, сябры), што пазначана на схеме малым “я”. Гэта характэрна для інтymнай, бытавой лірыкі, лірыкі дружбы. Метафарай пры гэтым мадэліруючыца судносіны “Я” – “ТЫ”:

Я – страница твоему перу.
Всё приму. Я белая страница.

(М. Цветаева);

Я – сосна в твоём бору
(Л. Татьяничева);

*Если ты –
проводы,*

*я –
троллейбус.
Ухватясь за провода
руками долгими,
буду жить
всегда-всегда
твоими токами.*

(Р. Рождественский).

У тэкстах іншых паэтаў пры дапамозе метафары канцептуалізуюцца судносіны лірычнага “Я” з іншымі “Я”, напрыклад, з соцыумам:

*Я –
безоговорочно и бесповоротно –
капля
в океане моего народа.*

(Р. Рождественский);

*И все же ты лишь капля в океане
Истории народа.*

(В. Луговской);

*Я – інтэрнацыяналіст,
І ў шумнай кроне чалавечства
З тутэйшае галінкі ліст.*

(Р. Бородулин).

Далей па гэтай восі простора пацыраецца да судносін “Я”-канцепта з канцептам “чалавечства”:

*На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!*

*С его великою душою
Созвучней всех на нём ты трепетал!
Пророчески беседовал с грозою
Иль весело с зефирами играл!*

*Не поздний вихрь, не буйный ливень летний
Тебя сорвал с родимого сучка:
Был многих краше, многих долголетней,
И сам собою пал, как из венка!*

(Ф. Тютчев);

*Мне говорил какой-то голос:
Крепись, в руках себя держи!
Ты ничего, ты только колос
На бесконечном поле ржи.*

*В поту прокисла гимнастёрка,
Нёс ПТР я на весу...
А голос пел: ты листик только
В тысячелистvenном лесу!*

(Е. Винокуров).

Як можна бачыць, тут выкарыстоўваюцца метафары, якія мадэліруюць выдзяленне адзінкавага з множнага і ў той жа час падкрэсліваюць іх непарыўную сувязь у прасторы.

Праз прызму такай метафары часам робіцца прынужданне вызначыць каштоўнасць параметры “Я” ў прасторавых (і – разам з тым – у часавых) межах соцыума, пры гэтым “Я” ў адносінах да прасторы ацэньваецца з боку або як “ЁН”, або шляхам самаўключэння “Я” ў сацыяльную прастору ў выглядзе “МЫ”:

*Мы в Истории –
буквы.
Лиши немногие –
слово.
(Р. Рождественский);*

*Кто из них
будет книгою бытия,
Кто слепой запятой
в неразборчивом шрифте?
(В. Луговской).*

Аксіялагічная накіраванасць такой метафары стварае аснову для надзвычай цікавай з'явы інтэртэкстуальнага дыялога метафар, які ў дадзеным выпадку ўяўляе сабой спрэчку метафарычных канцептаў (больш падрабязна аб гэтым гл.: [1, 88–95]). Параўн. вядому формулу Ул.Маякоўскага з паэмі “Владимир Ільіч Ленін”:

*Единица – вздор,
единица – ноль...*

Палемічным водгукам на гэтую метафару з'явіліся радкі Я. Еўтушэнкі:
*Народа стержень – это единицы.
Из личностей народ –
не из нулей.*

На каштоўнасць параметры лірычнага героя можа ўказваць суаднясненне яго з той ці іншай прасторай: якія прасторы ён заслугоўвае і якія прастора яму адпавядае. Параўн.:

*Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.*

(С. Орлов).

Нарэйце, на полюсе прасторавага максімуму метафара рэпрэзентуе адносіны “Я” да нейкай іерархічна вышэйшай існасці (Я), г.зн. ТВАРЦУ, БОГУ. Параўн.:

*Благодарю, необъятный Создатель,
что я мгновенный твой соглядатай –
Сидоров, Медичи или Борджиа –
скрепочка Божья!*

(А. Вознесенский);

*И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелою с тонкою спинкою.*

*Весёлый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.*

*О, Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!*

(Б. Ахмадулина);

*Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж меня отдал толще?
Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?*

(А. Вознесенский).

“Па вертыкалі” можна назіраць, якая прастора з’яўляецца тыповай для змяшчэння ў яе лірычнага “Я”. Для адных паэтаў гэта максімальна шырокія межы:

*Почему люди рвутся в стратосферу? Что,
дел на земле мало?*

(А. Вознесенский);

*Небу ўсе гімны і легенды,
Долу –
Бугроў мазалі.
Космас інтэлігентны,
Ды ёсць
Інтэлект зямлі.*

(Р. Барадулін).

Іншыя імкнунца да “зямной” сферы быцця:

*Aх, я тоже желаю
На просторы вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.*

(Н. Рубцов);

*Яблыкі дождэж вымыў на балконе,
І святлейши стаў пачатак дня.
Дзесьці тупаюць пад дубам коні,
Дзесь бярэ ваду мая радня...*

(А. Пысін).

Мікра- і макрасвет іншым часам могуць быць зведзены ў адзіны кампаратыўны комплекс:

*Сколько звёзд!
Как микробов
в воздухе...*

(А. Вознесенский).

Можна назіраць наступнае паслядоўнае пайнырэнне лакатыўнай сферы, адносіны з якой стварае лірычнае “Я”: быт → дом → малая радзіма → краіна → зямля → прырода → бясконцасць (космас). Параўн.:

*Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами,
где из почтового ящика,
как платок из кармана,
газета торчит,
сверху дом,*

*как боярская шуба
каменными мехами.*

(А. Вознесенский);

*Россия,
я – твой капиллярный
сосудик,
мне больно когда –
тебе больно, Россия.*
(А. Вознесенский);

*Наша земля – голова великана,
Мы же – зверушки в трущобах волос...*
(Н. Клюев);

*Мы вырастаем!...
Нам тесно
в клетке
меридианов и параллелей.*
(Р. Рождественский);

*В гибком зеркале природы
Звёзды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.*
(В. Хлебников);

*И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей, –
Безлиственный, дикий лекарь,
Задачник огромных корней.*
(О. Мандельштам).

У верши А. Вазнясенскага “Не забудь” лірычны герой паслядоўна праходзіць праз усе названыя прасторавыя сфери, фігурыруе ў іх як цэнтр, стваральная, актыўная асона. Ён падпрадкоўвае сабе розныя па аб’ёму прасторы, арганізуе іх вакол сябе:

*Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.*

*Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названием “ГТО”.
Сверху он надел пальто.*

*На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый – но как раз!),*

*сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.*

*Опоясался как рыцарь
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.*

Чёрный космос натянул,
крепко звёзды застегнули,
Млечный Путь – через плечо,
сверху – кое-что ещё...

Такім чынам, у канкрэтных ідыядыскурсах тая ці іншай з пералічаных лакатывных сфер выступае як асноўная, дамінуючая. Адны паэты імкнущы да максімальна шырокай прасторы, схільныя да назірання рэчаінасці “з арбіты касмічнага карабля” (з выказвання І. Навуменкі аб пазіі А. Вазнясенскага; сюды ж можна аднесці Л. Мартынава, Р. Раждзевенскага і інш.), другія – да “зямной”, сферы быцця лірычнага “Я”, той, што непасрэдна акружае (С. Ясенін, М. Рубцов, С. Сакалоў, І. Лягін і інш.).

Таксама выяўляючы адрозненні не толькі на ўзору ідыястыляў, але і на ўзору нацыянальных стыляў. Так, руская пазія ў парадунні з беларускай – гэта пазія больш шырокай прасторы; беларускія паэты імкнущы да лакалізацыі сваёй прасторы ў межах сферы быцця, якая непасрэдна акружае чалавека, інакш кажучы, выражаяючы сваю прастору звычайнай праз канцепты “Радзіма”, “малая радзіма”. У прыватнасці, падводзячыя вынікі даследавання беларускіх мастацкіх парадунніяў, М.І. Канюшкевіч, спасылаючыся на Г. Гачава, прыходзіць да высьновы, што беларуса харктарызуе “увага да блізкіх, прывычных прадметаў і з’яў”. Як спецыфічнае, ці, дакладней, як дамінуючое – увага да трох стыхій – свету, зямлі, вады. Няма паветранасці, прасторавасці, вышыні, бясконцасці, як у russkaga чалавека” [2, 78–79]. Аналагічнае назіранне сустракаем і ў манаграфіі Л.М. Чумак: “Калі расіяніну харктэрна імкненне да прасторавасці, то беларус схільны да лакалізацыі свайго месца, сакралізацыі сваёй малой радзімы” [3, 22]. Вось адзін з яскравых прыкладаў:

*Не ведаю, якім вузлом
Навекі я прывязан
Да старых сосен за сялом,
Да яблынь, груши і вязаў;*

*Да кладак гладкіх,
Валуноў.
Да траў, жытоў на ўзлесках,
Да партызанскіх курганоў
І помнікаў гвардзейскіх...*

*Адно я знаю: гэткі меч
На сцеце не скучіца,
Каб мог ён вузел мой рассеч,
Не закрануўшы сэрца.*

(А. Пысін).

Акрамя таго, адны і тыя ж лакатывы рускім і беларусамі ўспрымаючы па-рознаму. Так, паняще “поле” актуалізуе ў паэтычным мысленні рускіх і беларусаў розныя сэнсы: “у russkай культуры поле асацыруецца з прыкметамі ‘раздольнае’, ‘чистае’, ‘прыгожае’, адзнакавымі словамі ‘радасць’, ‘воля’ і інш. Национальна-культурная спецыфіка поля ў беларусаў прадстаўлена ў намінаціях “праца” (труд), “пот”, “надзел”, “жытнае”, “васількі” і г.д.” [4, 73].

Назіраеца харктэрная карэляцыя прасторавых каардынат тэкстаў (ідыястыляў) з метафорычнасцю апошніх. Так, ідыястылі, арыентаваныя на максімальна шырокую прасторавасць, як правіла, у значна большай ступені метафорычныя ў парадунні з ідыястылімі лакальнай прасторы. Гэта звязана з актыўнай эксплуатацыяй у іх мадэліруючай функцыі метафоры, г.зн. функцыяй стварэння новых канцептаў, новых ведаў [5], што больш актуальна для выхаду ў неахопленыя чалавечым разумам межы, якімі з’яўляючыся Прырода, Бог, Стваральнік, Космас. Так, М. Эпштайн [6, 201] супрацьстаўляе стылі паэтаў “метафорычнага” напрамку (Л. Мартынава, Р. Раждзевенскі, А. Вазнясенскі і інш.) стылям такіх аўтараў, якіх ён называе “ціхім і вясковымі паэтамі” (М. Рубцов, С. Сакалоў, А. Жыгулін і інш.), якія структурыруюць прастору пераважна праз канцепт **малая радзіма**.

Гэта, вядома, не значыць, што паэты тыпу М. Рубцова, С. Ясеніна і інш. не звязаныя да метафоры (у Ясеніна, напрыклад, вобразныя парадунні, эпітэты, метафоры складаюць адну з найбольш адметных прыкмет ідыястылю). Аднак іх метафорыка нясе іншую, у парадунні з метафорыкай супрацьпастаўленых ім паэтаў, прагматычную нагрузкку, выконваючы пераважна эмацыйна-экспрэсійную, а не канцептуальна-мадэлірующую функцыю. Інакш кажучы, калі адны паэты па меры неабходнасці звязаныя да метафоры, ужыўляючы яе ў тэксты, то тэксты іншых (“метафорыстаў”) – гэта і ёсць метафоры, а часам і метаметафоры, якія мяжуюць з фантастычнымі вобразамі; тут метафора не троп, не сродак, а каркас, субстрат, матэрыяльнае цела тэксту, базавы спосаб тэкставай рэпрэзентацыі карціны свету. І яшчэ адна дэталь: для

ФІЛАЛОГІЯ

стварэння канцэпту малая радзіма больш харктэрныя атрапаморфныя і зааморфныя метафары, якія ўзыходзяць да пэўных архетыпаў (“жыццё – сеянне”, “жыццё – цвіценне”, “смерць – завядданне”), а для рэпрэзэнтацыі шырокіх, касмічных простораў, акрамя некаторых архетыпічных метафар (“быццё – кніга” і інш.), надзвычай харктэрныя метафарычныя пабудовы, заснаваныя на так званых кенатыпах¹, што ілюстрыруе шэраг прыведзеных вышэй прыкладаў.

Такім чычам, высокія мадэліруючыя здольнасці метафары актыўна эксплуатующа паэтамі пры канцэптуальным будаванні адносін лірычнага героя і навакольнай прасторы. Пры дапамозе метафары задаецца пэўная сістэма каардынат, вызначаюча ў ёй ролі яе фігурантаў, даеца момант адзнакі, падключачаеца канцэптуальнае поле інтэртэксту.

Lітаратура

1. Кураш С.Б. Метафора и её пределы: микроконтекст – текст – интертекст. Мозырь, 2001.
2. Канюшковіч М.І. Моўная карціна свету беларуса (на матэрыяле мастацкіх параўнанняў) // Славянские народы и их культура в современном мире: Матер. междунар. науч. конф. Гомель, 1996. С. 76–80.
3. Чумак Л.Н. Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте культурологии. Мн., 1997.
4. Маслова В.А. Преданья старины глубокой в зеркале языка. Мн., 1997.
5. Black M. Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Ithaca; N.Y.: Cornell UP, 1962.
6. Эпштейн М. Концепты... Метаболы... О новых течениях в поэзии // Октябрь. 1998. № 4. С. 194–203.

Summary

The article is devoted to conceptual metaphors of Russian and Belarus poetry. The role of metaphor in the creation of image of space in the poetic texts is studied.

Поступила в редакцию 18.02.05.